



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

наша СЛОВА.pdf



Другі год выдання

№ 13 (65) 29 сакавіка 2023 г.

Гуканне вясны



25 сакавіка ў Лідскім раёне гукалі вясну. У сельскіх філіялах адбыліся фальклорныя праграмы.

ТК "Культура Лідчыны".

2 красавіка - Вербніца



Звычай асвячэння пальмовых і вербных галінак з'явіўся ва ўсім Касцёле ў XI стагоддзі. Акрамя таго, з 1986 года ў Пальмовую нядзелю адзначаецца Сусветны дзень моладзі. З гэтай нагоды ў Рыме Папа Францішак сустракаецца з моладзю і асвячае прынесеныя ёю галінкі вярбы. Пальмовая нядзеля вельмі ўрачыста адзначаецца ў Касцёле ў Беларусі. У Менску ўжо шмат гадоў ва ўрачыстасцях Пальмовай нядзелі ўдзельнічае вослік, на якім едзе мужчына, што прадстаўляе Езуса, і яго вітаюць удзельнікі Імшы ў архікатэдральнай парафіі.

У Гародні моладзь збіраецца з прынесенымі вялікімі пальмамі, вышыня якіх дасягае некалькіх метраў і кожная з якіх адметная і прыгожая. Гэтыя пальмы вырабляе сама моладзь, задоўга да Пальмовай нядзелі рыхтуючыся да яе. У катэдральных касцёлах у Пінску і Віцебску таксама цэлебруецца ўрачыстая святая Імша, найчасцей з удзелам біскупа.

Не варта чакаць раніцы нядзелі Уваскрасення Пана, бо святкаванні ўжо распачынаюцца зараз, з Пальмовай нядзелі мы ўваходзім у гэты святы час – час жаданы, час збаўлення! Будзем жа рыхтаваць да гэтага часу не толькі свае дамы і святочныя сталы, але перш за ўсё зробім парадак у сваім сэрцы! Адкрыемся на дзеянне Божай ласкі, дазволім, каб Хрыстус мог да нас дакрануцца. Адчужым на сабе дотык і позірк Езуса Хрыста, які ўрачыста ўязджае ў Ерусалім!

Кс. Юрый Марціновіч.


Шчырыя прысвечэнні класікам, роднаму краю і землякам

25 сакавіка на XXX Мінародным кніжным кірмашы ў Менску пісьменнікі з Гарадзеншчыны прэзентавалі літаратурны зборнік "Песнярам Айчыны", у які ўвайшлі паэтычныя прысвечэнні класікам беларускай літаратуры Янку Купалу, Якубу Коласу, Максіму Багдановічу, Уладзіміру Караткевічу і іншым песнярам беларускага краю. (Кніга выходзіла ў выдавецтве ЮрСаПрынт у 2022 годзе). У кнігу таксама былі ўключаны творы студэнтаў філалагічнага факультэта Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Зборнік прадстаўляла старшыня Гарадзенскага абласнога аддзялення СПБ Людміла Антонаўна Кебіч.



Кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ, літаратуразнаўца, літаратурны крытык Аліна Сабуць распавяла пра эсэ, якія яна прысвясціла славутым беларускім творцам, а таксама жанчынам-музам, якія натхнялі ў розныя перыяды Янку Купалу ствараць узнёслыя вершы пра каханне, маляваць свой дасканалы ідэал жанчыны.





Са сваімі творамі, набыткамі апошніх гадоў працы пазнаёмлі чытачоў Таццяна Мазур, Ліна Багданава, Ганна Скаржынская-Савіцкая, Таццяна Яцук, Аліна Сабуць, Мікалай Іваноўскі. Т. Мазур прадставіла публіцыстычныя нататкі, прысвечаныя скідзельцам. Ліна Багданава распавяла пра свае інтэрактыўныя апавяданні для падлеткаў, якія выходзілі ў выдавецтве "Народная асвета". Г. Скаржынская-Савіцкая - са зборнікам апавяданняў "Жамчу-

жына роднага краю". Выразна, прыгожа, ўрачыста гучала родная мова ў гэты дзень з вуснаў гарадзенскіх пісьменнікаў.

На сустрэчы з чытачамі выступіў таксама кампазітар з Гарадзеншчыны Валерый Кручоў, аўтар зборніка музычных твораў на вершы Людмілы Кебіч.

*Эла Дзвінская,
фота аўтара.*



Людзі культуры Гарадзеншчыны



У Гародні ў выдавецтве ЮрСаПрынт выйшла кніга Святланы Марозавай “**Людзі культуры Гродзеншчыны: Леанід Лаўрэш**”. - 2023. - 64 с. ISBN 978-985-7257-40-9.

Кніга прысвечана біяграфіі, радаводу, даследчай і творчай дзейнасці беларускага пісьменніка, даследчыка гісторыі Беларусі, буйнога лідскага краязнаўца Леаніда Лявонцэвіча Лаўрэша - інжынера па адукацыі і роду дзейнасці. Ён паказаны як пісьменнік, які прэзентуе прафесійную культуру гісторыка; як асветнік, што стварыў і паставіў на службу навуцы і краязнаўству гістарычны сайт rawet.net як патрыёт Лідскага краю.

Кніга ўтрымлівае 300-гадовы радавод і генеалагічнае дрэва роду Лаўрэшаў.

... Леанід Лявонцэвіч Лаўрэш нарадзіўся 1 сакавіка 1963 г. у горадзе Лідзе. У 1970–1980 вучыўся ў Лідскай сярэдняй школе № 11. Падчас вучобы праявіў цікаваць да астраноміі і гісторыі. Наведваў астранамічны гурток пры Лідскім планетарыі. У 1985 г. скончыў электратэхнічны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытута (цяпер – Беларускі нацыянальны

тэхнічны ўніверсітэт). Спецыяльнасць па дыпламе – інжынер-электрык.

У 1986 г. стварыў сям’ю. Жонка – Лаўрэш (Хруль) Галіна Іосіфаўна, інжынер-хімік і эканаміст-бухгалтар, паходзіць са старажытнай лідскай шляхты. Сын Вадзім, 1986 года нараджэння – магістр інфарматыкі, спецыяліст у сферы ІТ-тэхналогій, жанаты з Катажынай з роду Кавальчыкаў. Іх сын Альгерд (любімы ўнук Л.Л. Лаўрэша) нарадзіўся ў 2017 г. ...

У кнізе прыводзяцца выказванні вядомых гісторыкаў пра навуковую вартасць кнігі Леаніда Лаўрэша. Спіс публікацый Л. Лаўрэша дае ўяўленне пра сферу яго даследчых зацікаўленняў: праблематыку, храналогію, геаграфію. У сукупнасці матэрыялы гэтага выдання адлюстроўваюць уклад пісьменніка-даследчыка ў пашырэнне ведаў аб гісторыі Лідчыны і асэнсаванне месца гэтага краю ў еўрапейскім гістарычным кантэксце.

Прызначана для даследчыкаў і аматараў гісторыі і культуры Беларусі, Гарадзеншчыны, Лідчыны; тых, хто любіць гэты край і цікавіцца персаналіямі яго вядомых ураджэнцаў.

Станіслаў Суднік.



Хатынь. 80 гадоў памяці і болю

Кожны народ ганарыцца перамогай у барацьбе за свабоду і незалежнасць Радзімы і свята шануе памяць страт, панесеных у імя гэтых перамог. Сімвалам бязмёрных выпрабаванняў беларусаў стала Хатынь, якая прадстаўляе 186 беларускіх вёсак, знішчаных у гады Вялікай Айчыннай вайны разам з іх жыхарамі.

У сучасным свеце няма чалавека, які б не ведаў і не чуў слова "Хатынь". Хатынь - гэта сімвал вялікай трагедыі, той, што на стагоддзі захоўвае ў народнай памяці і ў сэрцах кожнага новага пакалення аддаецца не меншым болям, чым у сэрцах тых, хто перажыў усё гэта, быў сведкам страшных падзей. Гэтая чорная старонка ў гісторыі Беларусі была напісаная роўна 80 гадоў таму. Хатынь, гэтак жа, як і Берасцейскі мемарыял, Курган Славы і многія іншыя помнікі, з'яўляецца адначасова сімвалам мужнасці і гераізму народа, яго непакорлівасці чорным сілам фашызму. Жыхары Лідскага краю, як і ўсёй Бела-русі, захоўваюць у сваіх сэрцах памяць, веды пра гэты страшны дзень.

Гэтаму журботнаму дню ў гісторыі беларускага народа бібліятэкары ДУК "Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы" прысвяцілі шэраг літаратурна-дакументальных выстаў і мерапрыемстваў, у ходзе якіх гучалі словы аб захаванні памяці і адказнасці беларусаў за мірную будучыню краіны.

Гэтай трагічнай падзеі 22 сакавіка быў прысвечаны ўрок смутку "Сердце, слушай колокола, помни всё и не забудь!", арганізаваны супрацоўнікамі філіяла "Лідская гарадская бібліятэка №1", які ладзіўся ў сацыяльным цэнтры для інвалідаў дзённага прабывання г. Ліды. Акрамя гістарычных звестак аб жудасным дні гісторыі вёскі, прысутныя моўчкі, затаішы дыханне, праглязелі відэакліп "Колокола Хатыни". Безумоўна, усе прысутныя разумелі, што відэа сучаснае, аднак сціскалася сэрца ад таго, што паказаная трагедыя адбылася на самай справе. Безумоўна, урок смутку знайшоў водгук у сэрцах усіх прысутных, кожны з іх будзе памятаць пра жудасныя дні вайны, каб цаніць імгненні шчаслівага і мірнага жыцця.

Да дня Хатынскай трагедыі ў філіяле "Лідская гарадская бібліятэка №2" прайшоў урок "Сімвал вечнай памяці - Хатынь". Гаворка ішла пра ахвяры трагедыі, тысячы іншых зверстваў, якія ўчынілі акупанты. Даведаліся прысутныя пра спалення вёскі, пра тое, як дзейнічалі партызаны ў барацьбе з ворагам, як жылі людзі на акупаванай тэрыторыі.



Бібліятэкар філіяла "Інтэграваная бібліятэка агр. Дворышча" ладзіў урок памяці "У сэрцы звонам аддаецца". Спачатку дзецям прапанавалі падзяліцца сваімі марамі. Безумоўна, яны разумеюць, што выкананне іх мары залежыць ад розных абставін, але галоўнае - гэта мір. Бібліятэкар паведаміў пра ўспаміны вядомых беларускіх пісьменнікаў, якія ў час Вялікай Айчыннай вайны былі дзецьмі. Гэтыя ўспаміны ўключаны ў зборнік "Я помню ўсё...". Так прысутныя падышлі да журботнага дня - 22 сакавіка 1943 г., калі была знішчана вёска Хатынь. Пад час размовы дзве дзяўчынкі атрымалі заданне намяляць свае адчуванні ад той падзеі. Яны карысталіся чорным і чырвоным колерамі, як знак журбы і страху. Урок закончыўся хвілінай маўчання, як данінай памяці па загінуўшых.





У філіяле "Лідская гарадская бібліятэка № 3" прайшла гадзіна памяці "Хатынь - наша памяць і боль". Падчас размовы дзеці даведаліся, што было спалена і знішчана разам з мірнымі жыхарамі шмат вёсак Беларусі, здзейснілі віртуальную экскурсію ў мемарыяльны комплекс "Хатынь", а таксама пачулі аб ваенных падзеях, якія адбываліся на тэрыторыі Лідскага раёна ў вёсцы Леснікі.



Супрацоўнікі філіяла "Лідская гарадская бібліятэка № 6 імя В. Таўлая" арганізавалі для сваіх наведвальнікаў выставу-напамін "Хатынь. Наша гісторыя. Наша памяць". Чытачы дзяліліся ў гэты дзень сваімі ўспамінамі пра наведванне мемарыяльнага комплексу "Хатынь", які быў адкрыты ў 1969 годзе ў памяць аб усіх загінулых беларусах на месцы былой вёскі.



"Полымя Хатыні абпальвае сэрцы і сэння" - літаратурны рэквіем прайшоў у філіяле "Лідская гарадская дзіцячая бібліятэка" для вучняў 5 "А" класа ДУА "Сярэдня школа № 4 г. Ліды". Дзецям расказалі аб Хатыні - спаленай беларускай вёсцы, якая стала гісторыка-мемарыяльным комплексам, сімвалам памяці аб спаленых у гады вайны вёсках, аб людзях, чые сэрцы згарэлі ў агні.



Тым жа днём, у філіяле "Лідская гарадская бібліятэка № 4" адбылася гадзіна памяці "Гудуць званы Хатыні". Бібліятэкар распавёў навучэнцам гісторыю ўзнікнення вёскі Хатынь і пра тую жудасную трагедыю, якая напаткала жыхароў вёскі. Школьнікі падзяліліся сваімі ўражаннямі аб наведванні мемарыяльнага комплексу "Хатынь". Таксама была прадстаўлена выстава кніг беларускіх пісьменнікаў пра Хатынь.





У Лідскай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы адбыўся набат памяці "Хатынь. 80 год болю, смутку і памяці...". Хатынь - незагойная рана беларусаў. І колькі мы будзем памятаць аб трагедыі, якая ранней вясной адбылася ў гэтай лагойскай вёсцы, аб усіх населеных пунктах, знішчаных у гады акупацыі фашыстамі, столькі можам быць упэўнены ў тым, што падобнае ніколі не паўтарыцца на нашай і без таго шматпакутнай зямлі.



22 сакавіка ў філіялах "Бярозаўская гарадская бібліятэка" і "Інтэграваная бібліятэка в.Мінойты" прайшлі гадзіны памяці "Журботны звон Хатыні". Бібліятэкары асабліваю ўвагу надалі творам, прысвечаным трагедыі ў Хатыні. Падчас мерапрыемстваў гучалі ўрыўкі з такіх вядомых літаратурных твораў, як: "Карнікі", "Я з вогненнай вёскі", "Гучаць званы Хатыні", "Хатынская апоўвесьць".



Беларусам ніколі не забудуцца страшныя старонкі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, а пакуль жывая памяць пра той страшны час - будзе жывы і беларускі народ. Колькі б гадоў ні прайшло з дня трагедыі Хатыні, для беларускага народа памяць пра яе заўсёды будзе святая. Польша Вечнага агню абпальвае нашы сэрцы, нагадваючы пра тое, што трэба берагчы мір і спакой на роднай зямлі.

К.С. Сандакова,
бібліятэкар аддзела
бібліятэчнага маркетынгу.

Памёр пісьменнік Анатоль Казлоў

Нечакана памёр пісьменнік, рэдактар аддзела прозы часопіса "Польша" Анатоль Казлоў, паведамілі ў сацыяльных сетках ягоныя калегі. Яму было 60 гадоў.



Анатоль Казлоў нарадзіўся 28 ліпеня 1962 года ў вёсцы Асінаўка Краснапольскага раёна на Магілёўшчыне. У 1985 годзе скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт, у 1988-1990 гадах вучыўся ў аспірантуры пры Інстытуце літаратуры АН БССР, працаваў над дысертацыяй "Сатыра і гумар у беларускай літаратуры 1920-х - пачатку 1930-х гадоў".

Працаваў на адказных пасадах у часопісах "Польша", "Малодосць" і "Нёман", у 2003-2009 гадах быў галоўным рэдактарам газеты "Літаратура і мастацтва".



Анатоль Казлоў, Віктар Шнін, Вітайт Чаронка
(27.02.2023)

З 1991 года быў членам Саюза беларускіх пісьменнікаў, з 2006-га - членам Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Аўтар праязных зборнікаў "Міражы ценяў" (1990), "І тады я памёр..." (1993), "Незламная свечка" (2000), "Юргон" (2006), "Горад у нябёсах" (2009), "Той, хто абганяе сны" (2014).

Светлая памяць.



"Між Лідзейкай і Каменкай"



24 сакавіка ў сценах ДУА "Лідская дзіцячая школа мастацтваў" у рамках раённага агляду-конкурсу канцэртных праграм "Лідскі падворак" адбылася канцэртная праграма "Між Лідзейкай і Каменкай". Канцэрт прымеркаваны да 700-годдзя з дня заснавання горада.

Мерапрыемства дало глядачу магчымасць перагарнуць старонкі гісторыі Лідчыны і акунца ў атмасферу падзей сярэднявечча, складаных ваенных часоў, аднаўленне горада пасля вайны і сучаснай Ліды.

Настаўнікі і навучэнцы школы прадставілі маляўнічыя канцэртныя нумары і пазітыўныя эмоцыі.

Мерапрыемства атрымалася яркім, запальным і святочным!

ТК "Культура Лідчыны".





Навіны Германіі

Пальмавая нядзеля (Palmsonntag) у Германіі

Пальмавая нядзеля (Palmsonntag) паводле хрысціянскай веры - рэлігійнае свята, але дзяржаўным святам яно не з'яўляецца. У Беларусі гэты дзень завуць Вербніцай. І ў каталіцкай, і ў евангелічнай цэрквах Palmsonntag святкуюць у апошнюю нядзелю Вялікага паста і ў той жа час у адпаведнасці з каталіцкім абрадам яна з'яўляецца пачаткам Вялікага тыдня (Karwoche ці die Heilige Woche). Свята Пальмавай нядзелі згадалася з чацвёртага стагоддзя. Але першыя асвячэнні пальмаў і шэсці датуюцца IX стагоддзем. Паколькі на поўначы пальмы не растуць, то ў Беларусі пальмавыя лісці замяняюцца галінкамі вярбы, а ў Германіі гэта галінкі самшыту.



Што святкуюць у Пальмавую нядзелю?

Пальмавая нядзеля цесна звязана з Вялікаднем. Рэлігійную аснову стварае ўваход Езуса ў Іерусалім. Паводле Евангелля, людзі віталі Езуса і раскідвалі пальмавыя галіны. Гэта адбывалася таму, што ў старажытнасці пальмавыя галіны шанаваліся як святыя расліны і сімвалізавалі жыццё і перамогу. Паводле падання, уваход Езуса суправаджаўся крыкамі: "Асанна сыну Давыда".

Як святкуюць Пальмавую нядзелю ў цэрквах?

Як у каталіцкай, так і ў евангелічнай цэрквах існуюць выразныя літургічныя абрады для Пальмавай





нядзелі. У католікаў асвятляюцца пальмавыя галіны, якія затым застаюцца ў кватэрах і хатах на працягу ўсяго года і спальваюцца толькі ў Папяльцовую сераду (Aschermittwoch) наступнага года. Акрамя таго, пасля чытання Евангелля праходзяць шэсці. У адпаведнасці з каталіцкай традыцыяй спяваюць песні "Спявайце псалмы радасці цару" (Singt dem König Freudenpsalmen) і "Паднімаецца каралеўскі сцяг" (Des Königs Fahne schwebt empor).

Якія звычаі пераважаюць у Пальмавай нядзелі?

Адзін з самых вядомых звычаяў Пальмавай нядзелі - асвятненне і раздача пальмавых галін. Гэты звычай таксама можа быць выкананы з аліўкавымі галінамі ці самшытам і існуе з ранняга сярэднявечча. У паўночнай Германіі дзеці прыносяць асвятноныя пальмавыя галіны сваім бабулям, дзядулям і хросным, за што атрымліваюць узнагароды ў выглядзе ласункаў.



У некаторых месцах таксама захоўваецца традыцыя пальмавага асла (Palmeesel), якога вядуць у працэсіі Пальмавай нядзелі, што таксама нагадвае біблейскую гісторыю. Гэты звычай захавалася першым чынам у Сярэдняй Франконіі і Верхняй Баварыі.

Пальмавая нядзеля ў горадзе Heilbad Heiligenstadt у Айхсфельде мае адмысловае значэнне. Шэсце ў Пальмавую нядзелю з постацамі Цярпенняў Хрыстовых у натуральную велічыню праходзіць тут з 1734 года і, па дадзеных ЮНЭСКО, з'яўляецца "нематэрыяльнай культурнай спадчынай". Першапачаткова гэта было шэсце ў Вялікую пятніцу, але яго перанеслі. Акрамя таго, трэба



назваць Швабскі горад Мётлінген (Mottlingen) у раёне Кальв, дзе праходзіць пальмавая язда верхам на аслах (Calwer Palmritt).

Чыста нямецкі звычай рэгіёнаў Адэнвальд, Рэйн-гесен і Гесен-Рыд - гэта пальмавы заяц, які прыносіць адно зваранае яйка. Яго трэба з'есці.

Паводле СМІ.



Беларусы сустракаюцца з індзейцамі *Belorusoj renkontigas kun indianoj: Маккарвіл, Мулявін; "Сын вады" на эсперанта (да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Маўра)*

(Працяг, пачатак гл. у № 19, 22, 24, 27, 30-34, 36-48,
50-52 (2022); 1-12 (53-64) за 2023 г.)

Сёлета спаўняецца 140 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Для нас, праўда, круглыя юбілейныя нашых герояў маюць малое значэнне - яны штодзённае свята.

На цікавую і незвычайную крыніцу звестак Маўра пры напісанні "Сына вады" ўказвае Л. Казыра; ён прама сцвярджае, што Янка Маўр, актыўны эсперантыст, атрымаў матэрыял для СВ і ад энтузіястаў мовы, "прызначанай для міжнароднага карыстання" (у т. л., як мяркуюцца, і з Чылі): "Звесткі, атрыманыя з карэспандэнцыі, выкарыстоўваў пры напісанні сваіх твораў "У краіне райскай птушкі", "Амок", "Сын вады" і інш." (БелЭн).

Што міжнародныя штучныя мовы маюць пэўнае "дапаможнае" значэнне і ў індзеяністыцы, сведчаць некаторыя замежныя і беларускія эсперанта-персаналіі. Славуты Цібар Сэкель быў эсперантыстам і адначасова індзеяністам-лацінаамерыканістам.

(У беларускай Вікіпедыі пра яго чытаем: "У 1948-1949 гадах займаўся даследаваннем малавядомых раёнаў у лясах Бразіліі. У гэтым падарожжы ён сустрэў племя канібалаў туары, у якім пражыў чатыры месяцы.

Адначасова з даследаваннямі, Сэкель займаўся архе-алогіяй і антрапалогіяй. У Гватэмале і Мексіцы ён займаўся вывучэннем цывілізацыі мая і цывілізацыі інкаў у Перу. Абапіраючыся на паданне, Сэкель знайшоў старажытны горад, пабудаваны індзейцамі. Падчас свайго падарожжа на Амазонцы, карыстаючыся папярэднім досведам, Сэкель здолеў прайсці за Раку Смерці праз тэрыторыю ваяўнічага племені шавана, сабраўшы шмат карысных геаграфічных звестак пра гэты рэгіён".

Непрацяглы час быў жанаты са сваёй спадарожніцай у паездках у джунглі да індзейцаў Мэры Рэзнік (Mary Reznik, 1914-1996), паходжанне якой называюць рускім (Argentinian of Russian descent), хаця нарадзілася, верагодна, у Буэнас-Айрасе).

Мы сапраўды назіраем феномен, што гэта людзі, якія звярнуліся больш да лаціна-, чым паўночнаамерыканскай тэматыкі. Магчыма таму, што мова эсперанта больш падобная на іспанскую мову, чым на англійскую.

Давід Выгодскі - знаўца і перакладчык літаратурных краін Амерыкі, больш Лацінскай, быў эсперантыстам яшчэ ў гомельскай маладосці; Павел Кірушын - аўтар аднаго з першых у Беларусі сур'ёзных часопісных артыкулаў пра Лацінскую Амерыку; таксама і член БІТ, аўтар

вершаў пра індзейцаў і цэлай самаробнай індзейскай кніжкі Людміла Сільнова - эсперантыст.

Любімым творам эсперантыста Маўра была яго апавесць "Сын вады". Яго калега Міхаіл Мандрык з'явіўся ў нашым спісе адрасатаў і карэспандэнтаў менавіта ў сувязі з гэтым феноменальным творам. Такім чынам, два эсперанта-пытанні, якія нас зацікавілі: эсперанта-інфармацыя, якую Маўр нібыта атрымаў ад эсперантыстаў, і канкрэтна Чылі, для напісання СВ, і пераклад СВ на эсперанта. У сувязі з імі мы пісалі шэрагу асоб, у т. л. эсперантыстам С. Івановай у Віцебску і А. Ковалю ў Гомелі, і арганізацый, у т. л. 21.06.1990 г. у Асацыяцыю пісьменнікаў на мове эсперанта (Esperantlingva Verkista Asocio) - не ведаючы, што пазначаны ў адрасе адказным за яе перапіску Ц. Сэкель менш чым за два гады перад тым памёр (20.09.1988).

Ліст М. П. Мандрыку (БІТ № 9 10.02.1994) гучаў:

"Паважаны Міхаіл Пятровіч!

Гомельскія эсперантысты, да якіх мы звярнуліся за дадатковай інфармацыяй пра заняткі эсперанта Янкам Маўрам, далі Ваш адрас, а пазней паведамлі, што Вы пераклалі і "Сына вады". Гэта вельмі радасная навіна, асабліва для нашага "Клуба Янкі Маўра", які імкнецца папулярызаваць спадчыну выдатнага пісьменніка.

Ці ёсць магчымасць апублікаваць пераклад "Сына вады"? Нам вядомы пераклады на рускую, нямецкую і чэшскую. Эсперанта-варыянт моцна пашырыў бы геаграфію чытачоў. Дарэчы, ёсць звесткі, што Маўр выкарыстоўваў сваіх чылійскіх карэспандэнтаў як крыніцы звестак. Маглі б Вы гэта пацвердзіць?

З радасцю згадзіліся б "дэпаніраваць" экзэмпляр перакладу "Сына вады" ў архіў БІТ. Для нас гэта найважнейшы дакумент.

Жадаем добрага здароўя і ўсялякіх поспехаў.

Шчыра Алесь Сімакоў, выканаўчы сакратар".

Міхаіл Пятровіч адказаў 15.02.1994 г. (у той момант яму было 92 гады). Ліст напісаны па-руску.

"Так, я даўно, яшчэ пры жыцці Івана Міхайлавіча задумаў заняцца перакладамі яго твораў. Пачаў я з некаторых маленькіх яго апавяданняў: "На крызе", "Бунд звяроў" і інш. Мы потым разам чыталі і абмяркоўвалі. Потым я пачаў і скончыў пераклад яго апавесці "Палескія рабінзоны". Цяпер гэтая праца, надрукаваная на пішучай машыны, шмат гадоў ляжыць.



Уважаемый Я. А. Маура! 15.02.94.

Ну, что я могу Вам ответить? Да, я давно, еще при жизни Ивана Михайловича задумал заняться переводами его произведений. Начал я с некоторых маленьких его рассказов: "На лодке", "Бухт Звароу" и др. Они потом выстелитой и обесцвечены. Потом я начал и закончил перевод его повести "Полесские ребинзонь". Теперь эта работа напечатанная на пишущей машинке, много лет лежит. В прошлом году я перевел две повести "Фантамабіль прафесара Цылякоўскага" и "Сын вады". Сейчас я перевел еще одну повесть: "Україне райскай птушкі". Ее я перепечатаю и корректирую рукопись. Все эти рукописи находятся, кроме последней, в Гродно, у председателя "Ассоциация Эсперантистаў Беларускі" в ожидании возможности когда-нибудь ехать в Белорусию на эту работу, знаешь, много пока в Белорусии нет друзей эсперантиста, которые мог бы заниматься переводами.

А почему я возмеш за произведения Я. Маура? Да потому, что он был тоже эсперантист, поэтому что он мне выучил там, что приняв в своей квартире эсперантиста-индонезийца, когда тот приехал ко мне, а у меня квартира (комната) в коммуналке (15 м²) в тресте Жилищалии: я, жена, внучка и колхозница. Я не мог пригласить иностранца в такую квартиру, и я обратился к Ивану Михайловичу. Тот сразу ответил: "и пожалуйста, моя квартира в его распоряжении". Он прожил там два дня. Потом я со своей ассистенткой отправил гостя в Польшу.

Ліст ад эсперантиста Міхаіла Мандрыка 1994-02-15 (с. 1 з 2-х)

Летась я пераклаў дзве аповесці [:] "Фантамабіль прафесара Цылякоўскага" і "Сын вады". Зараз я пераклаў яшчэ адну аповесць: "Україне райскай птушкі". Яе я перапісваю і карэктую начыста. Усе гэтыя рукапісы знаходзяцца, акрамя апошняга, у г. Гродна, у старшыні "Асацыяцыі Эсперантистаў Беларусі", у чаканні магчымасці калі-небудзь выдаць іх. Я ўзяўся за гэтую працу, ведаючы, што пакуль у Беларусі няма іншага эсперантиста, які мог бы заняцца перакладамі.

А чаму я ўзяўся за творы Я. Маўра? Ды таму, што ён быў таксама эсперантист, таму што ён мяне выручыў тым, што прыняў у сваёй кватэры эсперантиста-інданезійца".

"Я ведаю добра, што матэрыялы для напісання аповесці "Амок" Я. Маўр атрымліваў ад свайго эсперантиста-карэспандэнта, галандца, які жыў тады ў Джакарце. Тады яшчэ Інданезія была калоніяй Галандыі. Верагодна, Іван Міхайлавіч атрымаў такія ж матэрыялы аб Вогненнай Зямлі ад чылійскіх эсперантистаў, і ён напісаў "Сын вады". Можна ён і казаў мне ці пры мне б гэтым, але я нешта не памятаю такой размовы".

"На жаль, я ўсё больш аддаляюся ад Гомеля, перастаюць пісаць мне мае былыя вучні. Што я? Я ім больш не патрэбны".

Адным з удзельнікаў эсперантиста-заняткаў з М. П. Мандрыкам у Гомелі была С. Калянковіч, звязаная пазней і з інданезійскай.

З эсперантисткай і музейным работнікам Юліяй Патлань (Кіеў) нас звёў незвычайны лёс сляпога эсперантиста-падарожніка В. Ярашэні - з архівам якога абышліся неміласэрна, але ён усяроўна стаў легендай - "забыты, але... не будзе забыты".

Газета "Пагоня", блізкая геаграфічна да кіраўніка беларускіх эсперантистаў, якому Мандрык даручыў рукапіс, у тэксце на эсперантиста ў 1993 г. згадвае блізка нам матыў.

Чаму б не прадоўжыць гэтую добрую традыцыю? Эсперантиста - мова, якая "ўраўноўвае" ўсе астатнія мовы. Тэкст нататкі Мікалая Грынкевіча, з "прадмовай" да яе, у перакладзе на эсперантиста Ю. Патлань - ніжэй (у ім ідзе гаворка пра хлопчыкаў розных нацыянальнасцей з ЗША, у асноўным з Аляскі, і Расійскай імперыі, што вучыліся ў Сан-Францыска каля 1888-1889 гг.):

"Mi povis iom nekredeme rilati min al la plendoj de oficistoj kaj pastroj, pensante, ke "korvo al korvo okulon ne elbekos", povas esti, en tiuj plendoj estas ero de troigo, sed mi ne povis resti indiferenta al la plendoj de la infanoj, je kiuj nova episkopo manifestadas lian supermoshtan potencon. Min, interalie, ofte vizitadis iu Grinkevich, kiu

Вы еще спрашиваете о П.М. Киришнике.

Да... Я сам хотел бы что-то узнать о нем, скорее не о нем, а об его семье. Переехав в Минск из Гомеля, я написал письмо его жене, которая жила уже в Подольске, в Томшино. Писалю узнаю, а через некоторое время я узнаю, что она умерла. На все письмо никто не ответил, хотя меня хорошо знала внучка Павла Михайловича.

Я знаю хорошо, что материалы для написания повести "Амок" Я. Маур получил от своего эсперантиста-корреспондента, голландца, жившего тогда в Джакарте. Тогда еще Индонезия была колонией Голландии.

Вероятно Иван Михайлович получил также материалы об Огненной Земле от чилийских эсперантистов, и он написал "Сын вады". Возможно он и говорил мне или при мне об этом, но я что-то не помню такого разговора.

Вот все, что я могу Вам сказать о Я. Мауре и П. Киришнике.

Интересует ли еще в Гомеле индусы, Вулан, которые ходят ко мне на уроки эсперантиста?

К сожалению я все больше отдаляюсь от Гомеля, перестаю писать мне мои бывшие ученики. Это да? Я им больше не нужен.

Жалею Ваш успех, М. Маур.

Letter from Mikhail Mandryk, an Esperantist (Russian: Мандрык) 15.02.1994 (p.2 of 2)



Esperantlingva Verkista Asocio
c/o Tibor Sekelj
Mladecova 15
11000 Beograd, Jugoslavija

21.6.1990
Гомель

Уважаемы президент I

А быд бы чрэзвычайна абязан Вам за помощь в установлении контак-
тов с эсперантистамі Чыды.

В 20-е годы этого столетия белорусский писатель Янка Маляр, один из пионеров эсперанто в нашей республике, использовал материал, полученный от друзей по переписке в Чини дин написанным повести из жизни индейцев Огненной Земли "Сын воды" (1926, на белорусском языке). К сожалению, не имея никаких подробностей об этом.

Мы сможем ответить по-английски на письма, написанные на английском и испанском языках, а также на эсперанто в случае крайней необходимости.

Искренне

Алесь Симаков,
Белорусско-индейское общество
СССР, ВССР, 246049, Гомель,

**To Esperantlingva Verkista Asocio c/o Tibor Sekelj
(Subotica, Yugoslavia) 1990-06-21**

finis Eklezian Akademion kaj kiun oni sendis al Ameriko kiel kantoron, pununte lin pro la nesobra konduto. Li rakontadis pri la lernejoj moroj indignajn faktojn, kaj lies vortoj tute konfirmigis la plendojn de jn de povraj knaboj. Mi petis lin rakonti skribe tion, kion li rakontis al mi pri la lernejoj malordajhoj. Grinkevich ne rifuzis plenumi mian peton kaj skribis suban artikoleon, kiun mi citas lauvorte, char ghi belege karakterizas, la ordojn, kiujn kiujn enkondukis Vladimiro.

PRI LA LERNEJO

En la lernejo estas 23 knaboj. Oni estas divigitaj je la 3 klasoj. Klasaj chambroj estas samtempe ejoj por ekzercadoj. Ne estas ajna chambro por la ripozaj horoj. Chiu klaschambroj (kaj dorsejoj same) situas je kela etajho. Du el ili estas lumigitaj tiom malhele, ke en la centroj de ili oni ne povas tralegi presitan tekston en libroj. Ajna ventolado forestas. Estas malseko kaj fiodoro. La dua klaso kaj manghejo situas en la sama chambro.

Okjaraghaj knaboj havas la saman tagordon, kiel dekkvinjaraj knaboj. Oni ekzercadas dum tiaj horoj: en la klasoj kun instruistoj 3 1/2 de horo (de 1 1/2 ghis 5 posttagmeze); preparado de ekzercoj dum 3 horoj (de 8 ghis 11 matene); kantado dum 2 horoj (11-12 matene kaj 5-6 vespere), liturgio dum 2 horoj (5 1/2 - 7 1/2 matene). Dum sabatoj kaj festoj liturgio davras po 6 horoj tage. Oni postulas, ke infanoj havu longajn harojn, tiukaze estas multe da anopluroj...

Episkopo forprenis al si monon de la knaboj, kiuj alvenis kune kun li chi tien. Oni donis al ili chiu (12 personoj) monojn por vojaghado, kaj de tiu vojagha mono chiu havis reston ne malpli ol 200 dolaroj. Kelkaj el la alveturintaj knaboj jam estas forpelitaj en Alaskon, kaj oni ne donis monon al tiu ajn el ili, ech por acheti iun vestachon, malgrau pli ol okulvida bezonado".

Doktoro Russel pri Nikolao Grinkevich / trad. el la rusa de Julia Patlanj // Vesnik BIT. 2014. 5 крас. № 19; Grinkevich, Nikolao. Pri la lernejo / trad. el la rusa de Julia Patlanj // Vesnik BIT. 2014. 30 сак. № 18.

(Тыя, хто яшчэ не валодае мовай эсперанта, могуць

даведацца пра змест гэтых урыўкаў з брашуры Руселя 1895 г. па выявах старонак 15 і 16.)

Літ:

5912 72 *jaroj da esperantista vivo (Эсперанта) // Пагоня. 1993. 24 верас. - 7 кастр. С. 4.*

2938 *Іванова С. Клуб эсперантыстаў // Голас Радзімы. 1995. 7 верас. С. 8. (Кіраўнік клуба эсперантыстаў імя Янкi Маўраў Віцебску; паўтарыла тэзіс пра выкарыстанне эсперанта-карэспандэнцый пры напісанні "Сына вады" і іншых твораў.)*

1385 *Казыра Л. А. Эсперанта // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 5. Мн., 1987. С. 641.*

8295 *Казыра Л. А. Эсперанта // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 18, кн. I. Мн., 2004. С. 161.*

2889 *Кірушын П. "Маладая Амерыка" // Польша. 1930. № 4. С. 155-173.*

2303 *Из архива Давида Выгодского / пер., комментарии и публ. Б. Л. Лукина // Латинская Америка. 1983. № 2. С. 119-130; № 4. С. 74-93. (Ксераконія атрыманая з Інстытута Лацінскай Амерыкі РАН як частка адказу дырэктара і земляка В. В. Вольскага ад*

— 15 —

на половину и на двѣ трети, жаловались на бессмысленныя придирки единственной цѣлью которыхъ было превратить службу въ какую-то каторгу!... Воспитанники жаловались на гнилую и недостаточную пищу, на тѣсноту и неудобства въ сырость подвальному этажу, на то, что ихъ заѣдаютъ вши, что ихъ запираютъ на цѣлыя ночи въ карцеръ, гдѣ ихъ грызутъ крысы, на то, что имъ съ утра до вечера не даютъ покоя, утомляя церковными службами и уроками. Справедливость ихъ жалобъ подтверждали ихъ истощенныя, блѣдныя, золотушныя лица, оборванные и грязныя костюмы.

Я могъ нѣсколько недовѣрчиво относиться къ жалобамъ служащихъ и священнослужителей, думая, что «воронъ ворону глазъ не выклюетъ» и что, можетъ быть, въ этихъ жалобахъ есть доля преувеличенія, но я не могъ оставаться равнодушнымъ къ жалобамъ незащитныхъ дѣтей, надъ которыми новый епископъ проявлялъ свою архипастырскую власть. Ко мнѣ, между прочимъ, часто заходилъ нѣкій Гринкевичъ, окончившій духовную академію и посланный въ Америку, въ качествѣ псаломщика, въ наказаніе за нетрезвое поведеніе. Онъ рассказывалъ о школьныхъ порядкахъ возмутительныя вещи, и его слова иполнѣ подтверждали жалобы несчастныхъ мальчиковъ. Я попросилъ его изложить письменно то, что онъ мнѣ рассказывалъ о школьныхъ безобразіяхъ. Гринкевичъ не отказалъ мнѣ въ исполненіи моей просьбы и написалъ нижеслѣдующую замѣтку, которую я привожу дословно, такъ какъ она превосходно характеризуетъ порядки, заведенныя Владимиромъ.

О ШКОЛѢ.

«Въ школѣ 23 мальчика. Они раздѣлены на 3 класса. Классныя комнаты служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ и занятными. Комнаты для рекреационныхъ часовъ нѣтъ никакой. Всѣ классныя комнаты (спальни также) находятся въ подвальному этажу. Двѣ изъ нихъ такъ слабо освѣщены, что по серединѣ ихъ уже нельзя

Руссель 1895 "Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и Аляскинского, ныне викарного епископа Воронежского", с. 15, сведчанне псаломшыка Гринкевіча



— 16 —

разобрать печатной книги. Вентиляции никакой. Сырость и вонь. Второй класс и столовая помещаются в одной и той же комнате.

«Восьмилетние мальчики подлежат тем же правилам и ведут тот же образ жизни, как и 15-летние. Число занятий их такое: классных занятий с учителями $3\frac{1}{2}$ часа (от $1\frac{1}{2}$ до 5 по полудни); приготовление уроков 3 часа (8 — 11 утра); пение 2 часа (11 — 12 утра и 5 — 6 вечера); церковная служба 2 часа (6 $\frac{1}{2}$ — 7 $\frac{1}{2}$ утра). По субботам и праздникам продолжительность службы до 6 часов в день. Заставляют детей носить длинные волосы, отчего уши развелись сильно...

«Епископ присвоил себе деньги мальчиков, приехавших с ним сюда. Имъ всѣмъ (12 человекъ) были выданы прогоны и отъ прогоновъ у каждого осталось не меньше чѣмъ по 200 долларовъ. Нѣсколько человекъ изъ приехавшихъ мальчиковъ уже сплавлены въ Аляску и ни одному изъ нихъ не дали денегъ, даже чтобы купить какуюнибудь одежду, не смотря на болѣе чѣмъ очевидныя нужды.»

Кромѣ страсти къ деспотическому подавлению чужой личности и проявлению самого грубого самодурства, примѣры котораго читатель видѣлъ выше, Владимиръ отличался манерой стропильства, свойственной, впрочемъ, многимъ русскимъ архіереямъ. Но, къ несчастью, у него не было ни вкуса, ни пониманія изящнаго. Вскорѣ послѣ своего приѣзда онъ принялся за перестройки и скромная, но изящная С. Франциска капелла была превращена въ какое то многогранное языческое капище, выкрашенное въ голубую краску и изукрашенное безобразными изображениями святыхъ и треугольных «очей Саваофа». Пристройки были подперты многочисленными столбами и ежеминутно угрожали паденіемъ, но не это печалило строителя, а то прискорбное обстоятельство, что все свободное пространство было занято и для новыхъ архитектурныхъ затѣй не было мѣста. Но провидѣніе, очевидно, пеклось объ епископѣ и . . . 9-го мая церковь сгорѣла. . . .

Но епископъ не могъ допустить, чтобы церковь, находящаяся въ его завѣдываніи могла сгорѣть отъ

Page 16 from The Life of the Right Reverend Vladimir, Former Bishop of the Aleutians and Alaska, Presently Vicariate Bishop of Voronezh by Dr. Russel (1895) (Grinkevich statement)

6.04.1993.)

274 Каленкович С. Даешь зуброводство! // Белорусская нива. 1991. 23 марта.

МАККАРВІЛ Эва (2) - у інтэрв'ю, частку якога мы змяшам у гэтым артыкуле, яе называюць Пашкевіч. Яна Пашкевічанка, жыла ў Іслінгтане, раёне Таронта, - бацькоўскі дом, з жылым сутарэннем, большую частку якога займаюць кнігі; мела брата Паўла. У выніку шлюбу яна - Evva Pashkevich-McCarvill. Прозвішча ад мужа, якое найбольш натуральна перадаваць як Маккарвіл (McCarvill), падаецца ў інтэрв'ю як "Мак'Корвал".

Хаця Эва малапублічны чалавек, дакладней - перастала ім быць пасля пэўнага перыяду актыўнага з'яўлення ў друку, уключаючы першае наведванне ёю ў 1993 г. Беларусі, у прыватнасці Пружан. Як ахвяравальнікі таго часу яны пазначаны "Эва і Ян Мэк Карвіл (Э. Пашкевіч)".

Аўтарамі матэрыялу пазначаны "Сяржук Сокалаў-Воюш і Ганна Сурмач, Прага". Але мы бачым у ім толькі пытанні ад Сяргея. Дата інтэрв'ю на сайце - 4.03.2003,

*Take sto prapranija pracavať
razam. Majč Minskej
Inštytut zamiežnych moč za
plačyma (anhlj'skaja mova),
zaraz pracuju y škole ci-
kaulusia movami, etnahrafi-
jej. Moža budu karysnym?
Jošč y mianie cikavaja
kniška.*

*"VOICES FROM WAH'KON-TAH"
(contemporary poetry of
NATIVE AMERICANS)*

*("MaTasy Vialikaha Ducha"
vieršy am. indziejcaŭ)*

Vošč adzin Ź jich:

<i>In</i>	<i>V</i>
<i>The</i>	<i>Prostorovy</i>
<i>Space</i>	<i>Myz</i>
<i>Between</i>	
<i>My</i>	<i>Mojejč</i>
<i>Shadow</i>	<i>Tinnij</i>
<i>And</i>	<i>Ke</i>
<i>Yours</i>	<i>Tvojejč</i>

Аляксандр Скрашчук - яшчэ адзін літаратар з Віцебшчыны і яшчэ адзін яго пераклад з індзейскага (у лісце ад 1992-09-15). Voices from Wah'kon-Tah, першае выданне - 1974 г.

і мы можам сказаць, што за 20 гадоў інфармацыі пра жыццё Эвы дадалося мала, хаця ад яе ж мы даведаліся як пра Канаду, так і пра ЗША як месцы прыкладання іх з мужам індзейніцкіх намаганняў. Нам цікава было даведацца пра канкрэтныя месцы, але гаворка цяпер не пра ўсю "этнагеаграфію", а пра тое, што ў цэлым хацела сказаць публіцы Эва па выніках дзесяцігоддзяў працы.

Назва галоўнага месца, якую мы спачатку атрымалі з электроннага паведамлення Вячкі Станкевіча (24.12.2004, з 22-х абменаў з ім з лістапада 2004 па люты 2005 г.), мае арыгінальнае гучанне - лічба ў самім тапоніме - 100 Mile House, поўдзень плато Карыбу ў правінцыі Брытанская Колумбія - акруговы муніцыпалітэт у рэгіянальнай акрузе Карыбу, у рускай Вікіпедыі - Хандред-Майл-Хаус, ва ўкраінскай - 100-Майл-Гауз.

На сайце <https://100milehouse.ca/> чытаем, што "This is the area of the Secwepemc (Shuswap) First Nation and is a part of the Lake Division of the Shuswap Tribe within the Interior Salish Nations in British Columbia". Найбліжэйшая група шусвап - Tsq'escen, рэзервацыя Канім-Лэйк (Canim Lake).

У 2014 г. пісалі, што Джон жыве ў рэгіёне Карыбу



Danced	Tanciovar
The	v
Yellow	Zovtyij
Feather	Z pirja
Shield.	Šcyt.
O,	O,
Woman	Žonocyno
When	Koly
Чоу	Ты
Left	Pojšla
This	Yz stoho
Circle	Kola
For	U
The	justro,
Mirror,	
Hummingbird	Kolibry
Ran	Odlytiv
Away	
With	Yz
My	Mojich
Hands.	Ruk.
Duane Niatum (aïtar)	(Pierakład na zachodnie-paleckuju mowu.)

Д. Ніятум (Duane Niatum) у перакладзе А. Скрашчука на заходнепалескую мову

каля 25 гадоў. У 2011 г. Маккарвілы купілі рэстаран Yummers EnRoute. У дадатак да рэстарана, Джон працаваў самазанятым кансультантам у галіне эканамічнага развіцця і занятасці. Пералічваюцца арганізацыі, з якімі ён звязаны актыўным удзелам або спонсарствам: South Cariboo Agri-Culture Enterprise Centre Board, Agriplex Society Board, Chamber of Commerce, Cariboo Family Enrichment Centre, 100 Mile Wranglers.

Інтэрв'ю мае загаловак "Беларуска з Дзікага Захаду" і пачынаецца фразай: "Дзікі Захад, каўбоі, індэйцы - тое, пра што мы ведаем з фільмаў і кніжак - звыклія,


будзённыя з'явы для канадзійскай беларускі Эвы Пашкевіч, чый радавод вядзецца з Пружаншчыны". З меркаванняў рацыяналізму мы перавялі тэкст у "наркамаўку". Бяром частку, у якой размова ідзе ўласна пра "суседства" з індзейцамі. Сяржук спачатку кажа або Ганна рэдагуе: індэйцы (ва ўводнай фразе), індэйскай (у рэпліцы Сяргея), але потым у яго ж з'яўляецца і аснова "індыян", у той час як Эва у перадачы супрацоўнікаў радыё паслядоўна ўжывае "індыяне", "індыянская"...

Эва дала зразумець, што выбрала шматкультурную лінію сваёй прафесійнай дзейнасці: "каардынатаркай мультыкультуральнай арганізацыі" выступае ў Новай Шатландыі, а пасля некалькіх гадоў у Таронта перабралася ў Ванкувер, дзе пазнаёмілася з метысам Джонам Маккарвілам. У інтэрв'ю чамусьці не згадваецца, што ён не проста аматар індзейскай культуры, а мае, акрамя шатландскіх, і індзейскія (кры) карані. Адзін з нашых канадскіх карэспандэнтаў называе мужа Эвы проста "індзейцам".

(П:) "Тут усе мае прыгоды пачаліся. Я спаткала майго мужа, мы мелі свой бізнес. Мой муж дапамагаў людзям развіваць свае бізнесы. Праз некалькі гадоў нам надакучыла жыць у горадзе. Нам захацелася жыць на прыродзе. Мы спакавалі толькі, што трэба, і паехалі ў цэнтральную Брытанскую Колумбію. Тут велізарныя прасторы. Ад Ванкувера да месца, дзе мы апынуліся, язды, можа, сем гадзін".

(СВ:) "Прыкладна з гэтага часу здымкі Эвы Пашкевіч знікаюць з беларускага эміграцыйнага друку, а сама яна на доўга апынаецца там, дзе пра беларусаў нават не чулі. Разам з мужам - Джонам Мак'Корвалам - аматарам індэйскай культуры і філасофіі, чые вельмі далёкія продкі паходзяць з Шатландыі - Эва Пашкевіч пачала новае жыццё на новым месцы".

(П:) "Пачалі працаваць з коньмі - гэта любоў майго мужа. Мелі нагоду выехаць нават далей, дзе пераважна толькі каўбоі і індыяне. У Канадзе мусіць адно месца, што можна назваць Wild, Wild West - Дзікі, дзікі Захад. Мы выехалі ў месца, дзе жылі фактычна ў пустэльні. Найбліжэйшая вёска была індыянская, і гэта гадзіны язды ад нашага дому. Там мы не мелі тэлефона, не мелі нават вады добрай і як выходзілі на іпацыры, мусілі браць стрэльбу з сабой, бо там вельмі шмат медзвядзёў".



Envelope from F. Mertens. Прыклад "каўбоя". Форт-Сент-Джон, каля якога гадуе бізонаў Ферн Мертэнс, знаходзіцца на пўночным ўсход ад 100-Майл-Хаўс Маккарвілаў



(СВ:) "А адкуль вы ваду бралі?"

(П:) "Ваду мы мусілі браць у вёсцы і транс-
партаваць да сваёй хаты".

(СВ:) "А як вы абыходзіліся без тэлефона?"

(П:) "Ве-е-ельмі добра! Было цудоўна не мець
тэлефона! Але, калі была патрэба, мы маглі з вёскі
тэлефанаваць".

(СВ:) "Колькі да вёскі? Далёка?"

(П:) "Гадзіну".

(СВ:) "Вы выходзілі на іпацыр са стрэльбай. Ці
даводзілася хоць калі сустрэць таго мядзведзя?"

(П:) "Цікава, што іх рэдка бачыш, але мы чулі іх
амаль кожны раз, як выходзілі. Мы ходзім і каля нас
чуем: лісты робяць шум. Мы ў адным кірунку пойдзем - і
чуем. Назад - таксама. Але яны даволі асыярожныя. Гэта
мядзведзі не чорныя, а такія малыя, а grizzly bear
назваваюцца. Як устануць - можа 10 футаў".

(СВ:) "А якіх-небудзь іншых жывёл сустракалі?"

(П:) "О, так. Козы ўсюды, і вечарам чулі як ваўкі
раўлі. Гэта вельмі цудоўны гук, і пераважна як месяца
поўны".

(СВ:) "І як доўга працягвалася такое жыццё?"

(П:) "Як прыйшла восень - мы выехалі на вёску і
пачалі працаваць з індыецамі. Муж ізноў у галіне
эканомікі. Яны якраз пачыналі новы бізнес, а я вучыла
маленькіх дзяцей у школе. Школа англійская. І ў той час
я заўважыла, што ёсць паралелі паміж індыецамі і
беларусамі ў тым сэнсе, што ім забаранялі, каб на сваёй
мове гаварылі. Іх вельмі мала, каторыя цяпер ведаюць
сваю мову. Гавораць пераважна па-англійску і маюць
такі дзіўны акцэнт, бо іх настаўнікамі былі ірландскія
манахі і ксяндзы. Іх акцэнт амаль ірландскі. Вельмі
вельмі дзіўна. Іх гісторыя вельмі трагічная, але цяпер
яны арганізуюцца і пачынаюць развіваць свае бізнесы і
культуры, і цяпер нават у англійскіх школах вучаць
індыянскія мовы".

(СВ:) "Як было вучыць індыецкіх дзяцей?"

(П:) "Фактычна, вучыць іх было вельмі балюча ў
адным сэнсе. Некаторыя вельмі здольныя. Яны пера-
важна былі цудоўныя, вельмі прыемныя дзеці. Але 80%
з іх маюць праблему, што бацькі пілі алкаголь, і яны
маюць праблемы псіхалагічныя і не могуць вучыцца.
Гэта было для мяне вельмі цяжка бачыць".

(СВ:) "Эва, а дзяржава як-небудзь дапамагае
гэтым дзецям?"

(П:) "Так. Дзяржава памагае, але мени і мени.
Індыецы атрымлівалі грашовую дапамогу. Ім жыццё
было быць больш самастойнымі, бо дзяржава не дае
столькі дапамогі, як калісьці давалі. Гэта звязана з
эканомікай цэлай краіны, і ў правінцыі цяпер трошкі
ёсць крызіс эканамічны".

(СВ:) "Што ў часе гэтага крызісу могуць рабіць
гэтыя індыецы? Што яны ўмеюць рабіць?"

(П:) "Яны зражаюць дрэвы, робяць дошкі і ўсякія
прадукты з дрэваў. Гэта іх вялікі бізнес. Таксама, што
цікава, індыецы цяпер дамагаюцца свае землі назад.

Fort St. John B.C. Canada.
Nov 12 1990

Alex Simakov
Gomel
U. S. S. R.



Dear Alex.

I just got your letter, will try to answer your
questions. As for foreign activities, the A.B.A. has
members and sends them the bi monthly magazine and as
for Canada the A.B.A. works closely with the Canadian Bison
Association (Box 1337, Morden, Manitoba. R0G 1S0)
We have contacts with all the Canadian Indians,
Bison raisers (that is the C.B.A.) and the A.B.A. has contact
with most of the Canadian + U.S. Bison Indians (Bison raisers)
and for the Shoshone Bannock Tribes and Marion D
Orsburn of Idaho, new active member, that specialty of the
Bison industry. I think in meat and breeding stock.
I will send a copy of your letter to the A.B.A. and
they may be able to send you more information
All the Bison in private owned Idaho are plains Bison
in U.S + Canada. A few Indian Bands in Canada have
Wood Bison.

Find enclosed membership form for the A.B.A. and C.B.A.
if you would like to be a member.

Don Ross (Box 1648, John, Alberta, Canada, T0K 2G0) is the
new International director of the A.B.A. as of Aug. (it is a
2 year term). I did not run as a director as I felt it would
be good to have a new person on the Board of directors for the
A.B.A.

I have now a total of 100 Bison (Cow calves, Bulls yearling
and 2yr old).

Please feel free to write again anytime for more information
or whatever. Hope to hear from you soon.
Fern Mertens.

Letter from Fern Mertens. Fort St. John, B. C. 1990-11-12.

Ураду гэта не падабаецца, і яны цяпер робяць, каб было
цяжэй і цяжэй індыецам атрымоўваць дапамогу. Але
яны пачынаюць арганізоўвацца. Пераважна жанчыны
бярдуць вялікі ўдзел у палітыцы сваёй. Яны дамагаюцца
асветы. Шмат іх ва ўніверсітэце вывучаюць палітыку,
эканоміку. Жанчыны, фактычна, кіруюць усім. Ну, пэўна,
некаторыя мужчыны таксама, але пераважна жан-
чыны".

(СВ:) "А вы казалі ім пра Беларусь?"

(П:) "Я часта ім пра гэта гавару. Яны нічога не
кажуць, але ў іх такое ўяўленне, што яны адзіныя людзі
на свеце, што былі так пакрыўджаныя".

Літ:

9141 Сокалаў-Воюш С. Кут: [паэма] // Беларус:
Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў
за межэжа. Нью-Ёрк, 2009. С. 178-197. (Празаічны эпі-
граф да часткі II: "Бюро ў справах індзейцаў меркавала,
што найлепшы спосаб навучання для індзейцаў - гэта
адвучыць іх быць індзейцамі. Нас каралі за тое, што
мы размаўлялі на сваёй мове або сьпявалі свае песні.
Калі мы ня слухаліся, нас ставілі ў кут або наўвыспруж
ля сыяны, а нос і калені зьялялі плястырам. Некато-
рыя настаўнікі білі нас лінарамі па руках. А дзе-якія
лінаркі былі абабітыя масяжовымі (латуннымі)
цывкамі. Яны, вядома, маглі апрануць мяне, як белага
чалавека, але не маглі змяніць таго, што было пад
апраткай. Fair John/Lame Deer & Erdoes Richard, *Lame
Deer: Seeker of Visions*. New York, 1972").



МУЛЯВІН Уладзімір -

"Песняры" ездзілі ў ЗША шмат разоў - у 1976, 1977, 1991, 1992, 2001 гг. гэтыя былі ўсходнія штаты, але найбольш нас цікавіць удзел у фестывалі Сусветнага адзінства (або яднання, еднасці: World Unity Festival) у Арызоне ў 1994 г. Месца правядзення лакалізуецца ў Нацыянальным лесе Кайбаб (і ёсць таксама аднайменная рэзервацыя - паўднёвых паютаў).

Выпыт з Арызонай быў "не-стандартны" для "Песняроў". Для пачатку можам прапанаваць матэрыял з "Культуры", які падрыхтаваў нейкі Сымон Ацэола як даведку ("Наша даведка") да артыкула, што быў прысвечаны выезду "Песняроў", - "Білеты ў Амерыку" (31.08.1994, с. 16), падпісаны "Л. К." - верагодна, намеснік галоўнага рэдактара Людміла Крушынская. Ён быў звязаны з "візітам адчаю" ў рэдакцыю Мулявіна і яго жонкі С. Пенкінай - з пошукам 11 тысяч долараў, каб выкупіць забраніраваныя білеты.



Малюнак Леаніда РАЗЛАДАВА.

1994. Год сусветнага яднання або адзінства ў запаведніку ў Арызоне. А тым часам на трыбуне недзе ў цэнтры Еўропы... "здаровы ўклад жыцця". Востры аловак. Мал. Л. Разладава. They are "for a healthy way or life". No smoking. Крыніцай многіх нашых выразак быў калега са Жлобіна.

удзельніц Сусветнага фестывалю...

Дзякуй Богу, атласны бел-чырванабелы сцяг з дому прыёме супрацоўнік нашай рэдакцыі Андрэй Вашкевіч. Значкі з выявай Пагоні абіралі па майстарыні мастакоў... Некалькі карытак з суверэнамі перадаў Сяргей Пракаповіч, генеральны дырэктар малага прадпрыемства "Руст" які, дарчы, быў адным са спонсараў ансамбля на "Славянскім базары-94"... А яшчэ "Песняры" павезлі з сабой дзве цудоўныя драўляныя лялькі, зробленыя мастаком Тодарам Кашкурэвічам. "Князь" і "Князьвіна" ўвасабляюць вобразы нашых далёкіх продкаў. І вяртатку, і ўпрыгожаны лялек мастак вырабляў паводле аўтэнтычных узораў, знойдзеных у час археалагічных раскопак. Вось гэтая ўнікальная суверэнная пара, якая паехала ў Амерыку, нібы выйшла з X стагоддзя...

...Праздва два дні, 2 верасня, мы будзем урачыста сустрэцца з нашым "Песняроў" ля трапа самалёта. Спадзяемся, прыедуць у аэрапорці "тэлевізійшчыкі" і газетчыкі. Будучы дарчыць артыстам кветкі і сябры, і афіцыйныя асобы. І, можа, пачуцьце адзіноты, нейкай "невостробаванности" ў сябе дома, на Беларусі, пакіне нарадзіць іх.

Л.К.
Фота Генадзя ЖЫНКОВА

Руклясы аб'ёмны больш за адан аўтарскі артыкул не прымаюцца.
Аўтарскія руклясы не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца.
Мераванні аўтара могуць не адпавядаць пункту гледжання рэдакцыі.
Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць матэрыялаў.
©
Фармаг-А3.

Індэкс 63875
Агульны наклад 6000
Замова 28
Друкера выдавецтва «Беларускі Дом Друку».

М. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

WORLD UNITY

Live Concerts, Fests & Music Workshops, Dance & Crafts

FESTIVAL & CONFERENCE
AUGUST 22 - 26, 1994
Red Butte/Kaibab Nat'l Forest
15000 S. WINDYBARK, NICHOLS BLVD. NEVADA, AZ
& MAU Walkup Skydome - Flagstaff, AZ

Bring Your Drums

"НАША ДАВЕДКА"

22-28 жніўня ў Нацыянальным парку "Вялікі Каньён" (Арызона, ЗША) адбыўся Фестываль Сусветнага Яднання, арганізаваны маладзёжнымі, жаночымі, рэлігійнымі суполкамі і рухамі ў абарону правоў чалавека і новакалянага асяроддзя з краін усяго свету. Гэтая падзея працягвае такую імпрэзу сусветнага гучання, як Парламент Сусветных Рэлігій у Чыкага, Канферэнцыя Перишбытных Народу ў Нью-Ёрку і г.д.

На працягу тыдня адбыліся шматлікія канцэрты, лекцыі, рытуальныя дзействы першобытных плямёнаў, шырокі дыялог паміж прадстаўнікамі розных культур. Мноства сусветна вядомых артыстаў з розных кантынентаў прысвяцілі сваё мастацтва міру і парозуменню між народамі. Кульмінацыяй фестывалю стала цырымонія ўхвалення 28 жніўня лідэрамі розных веравызнанняў і прадстаўнікамі першобытных плямёнаў пагаднення аб шляхах вырашэння глабальных праблемаў. У гэты ж дзень адбылася акцыя "Біце ў бубны ва ўсім свеце!": ва ўсіх краінах людзі адначасна білі ў бубны ў імя міру.

Мяркуюцца, што "Вялікі Каньён" на гэтым тыдні наведалі 4-5 мільёнаў чалавек. Спандарожнікаявая тэлевізія перадавала рэпартажы з фестывалю на ўвесь свет.

Сымон АЦЭОЛА

Што ўзялі з сабой "Песняры" ў Арызону і даведка Сымона Ацэолы (Simon Osceola) пра фестываль 1994 г. World Unity

У выніку грошы знайшліся - у дзяржавы. Удзел "Песняроў" у імпрэзе сусветнага маштабу выглядае сціплым, але, падобна на тое, - і сімвалічна важным.

22-28 жніўня ў Нацыянальным парку "Вялікі Каньён" (Арызона, ЗША) адбыўся Фестываль Сусветнага Яднання, арганізаваны маладзёжнымі, жаночымі, рэлігійнымі суполкамі і рухамі ў абарону правоў чалавека і навакалянага асяроддзя з краін усяго свету. Гэтая падзея працягвае такую імпрэзу сусветнага гучання, як Парламент Сусветных Рэлігій у Чыкага, Канферэнцыя Перишбытных Народу ў Нью-Ёрку і г.д.

На працягу тыдня адбыліся шматлікія канцэрты, лекцыі, рытуальныя дзействы першобытных плямёнаў, шырокі дыялог паміж прадстаўнікамі розных культур. Мноства сусветна вядомых артыстаў з розных кантынентаў прысвяцілі сваё мастацтва міру і парозуменню між народамі. Кульмінацыяй фестывалю стала цырымонія ўхвалення 28 жніўня лідэрамі розных веравызнанняў і прадстаўнікамі першобытных плямёнаў пагаднення аб шляхах вырашэння глабальных праблемаў. У гэты ж дзень адбылася акцыя "Біце ў бубны ва ўсім свеце!": ва ўсіх краінах людзі адначасна білі ў бубны ў імя міру.

Мяркуюцца, што "Вялікі Каньён" на гэтым тыдні наведалі 4-5 мільёнаў чалавек. Спандарожнікаявая тэлевізія перадавала рэпартажы з фестывалю на ўвесь свет.

У youtube выкладзенае "home"-відэа, знятае ў час знаходжання ў Арызоне: https://www.youtube.com/watch?v=KtPWt-f_nTY (уключае песню на беларускай мове), https://www.youtube.com/watch?v=Nd_dkgafCCc



Начная частка цырымоніі жаночай ініцыяцыі ў апачаў. Sunrise Ceremony. Photo from Albert Cromwell (Apache) received in Gomel on 11.01.1991

(песня на англійскай мове ў выкананні А. Казловіча). Як сцвярджаецца ў гэтым відэа, словамі Алега Аверына, у час іх палёту фестывалю ўжо не было і публікай аказаліся ў асноўным хіпі, каля 5 тысяч палатак у "лесце", але беларускія артысты выступілі і хто мог быў задаволены. (Аверын - вядомы спявак, кампазітар, паэт, пісьменнік-казачнік, у "Песнях" з 1993 г.; як і Мулявін - родам з Расіі, але сын беларуса Казловіча - у пачатку стагоддзя Алег стаў выступаць пад прозвішчам Аверын.)

На відэа можна бачыць людзей самых розных колераў скуры і варыянтаў адзення і персанальнай дэкарацыі, чуць рытмічныя гукі: фестываль адзначаны такой "гістарычнай" рысай, як звязаная з індзейцамі барабанная традыцыя - рух, які ініцыяваўся якраз на ім: "The first recorded Drums Around the World was on August 28, 1994".

Пры прылёце "Песняроў" у Фінікс іх ніхто не сустракаў, былі прыгоды з надвор'ем, не было грошай, у т.л. на зваротныя білеты, але музыканты былі шчаслівыя.

Таксама "Песняры" гастраліравалі ў шэрагу краін Лацінскай Амерыкі - тры разы ў 1981-1982 гг., у т.л. у

БІС БІТ

Бюлетэнь Інфармацыйнай службы Беларуска-Індзейскага таварства
№ 4 6 снежня 1993 г.

4-1 БУТРА СА ШТАТА КАНЕКТИКУТ Тэхаскі ракун і іншыя амерыканскія жывыя будучыя прадстаўлены на выставе "Бутра са штата Канектыкут", якую рэкламуецца па Беларускам радыё, Ці звярнулі ўвагу "баевікі" Беларускага фронту вызвалення жывёл?

4-2 "СВЕТ ІНДЗЕЙЦАЎ" Дзяткомнуў бібліятэку пад гэтай назвай мяркуе выдаць вядомы маскоўскі індзейніст А.В.Вашчанка. Над яго рэдакцыяй і ў яго перакладзе выйдучы наступныя першыя шэсць тамоў: Палін Джонса "Ванкуверскія легенды", Чорны Лось "Свяшчэнная лямпа", Мата Пахын "Зямля Пяцістага Арла", Дж.Шульц "Легенды Чарнагогіх з нацыянальнага парка Гросіт", Н.Скот Дамудэй "Коды часоў. Выбраныя творы", Дэслі Сінга "Цырымонія", Як паведаміў расправадзаны бібліятэкі Ігар Міхайлавіч Сураў - 117133, Москва, ул.Тёплый Стан, д.14-2, кв.305, тэл. 095-3393164, - пасля атрымання залатку на падпіску - 10 тысяч рублёў - падпісчыку будзе пасланы аб'явамент, які гарантуе атрыманне кніг накладной платай. Прыкладны кошт аднаго тома - 5 тысяч рублёў. Тыха вельмі абмежаваны, у свабодны продаж пасупаць не будзе. ІС БІТ 29 11 1993

4-3 НОВЫ "ІНДЗЕЙСКИ" МІНІСТР КАНАДЫ Палін Брауз - першая жанчына - міністр па індзейскіх і паўночных справах Канада пачала выконваць свае абавязкі летам бягучага года. ІС БІТ 6 12 1993

4-4 "...ПРА ЛЕС ІНДЗЕЙЦАЎ ПАПАГО..." У другім, поўным выданні паэмы Францішка Ведзюмака-Лусагорскага "Сказ пра Лусуа гару, што вышляла ў Бібліятэцы "Вошкі" №4, 203, за 1991 г., надрукаваны раздзел, які пачынаецца наступнымі радкамі: Пабедаваўшні палачатку
Адзінчы ўвечарі пісакі Пра лес індзейцаў папаго,
Сядзелі гуртам ля цяпа, Успрыкмет кульнулі яладку
Чытач чакае рыфмы - бракі? Да лесу ўласнага свайго,
Вазьмі хі! Трымай, каб не ўцэпа!
Па абурэнню завугольным -
Усе змаганцы-левакі!
Яны і тут Фруском крамольным
Вастрылі смела зыкі.

4-5 НОУНАЯ КАМІСІЯ БІТ Па прапанове члена Савета Ніколы Шуканава разглядае шэраг магчымых змяненняў у сучаснай мове, якія закранаюць напісанне этнонімаў, індзейнізмаў-онімаў і апелятываў.
Адно з пытанняў, якія ўзняў Н.Шуканаў: Ці пісаць этнонім і лінгвонімім ,назвы моў, з вялікай літары: Лубігоніи, Табаса, Намбіквара, Чон?

4-6 ПАРТНЕРЫ БІТ Атрымань першыя лісты ад членаў Амерыканскай антрапалагічнай асацыяцыі. ААА была заснаваная ў 1902 г. і аб'ядноўвае тысячы спецыялістаў у галіне навукі пра чалавека. Філіс арганізацыі знаходзіцца ў Вашынгтоне. Выдае часопіс "Амерыкан антрапаладжыст" і бюлетэнь "Антрапаладжы ньюслетэр". ІС БІТ 6 12 1993

Адрас рэдакцыі: 245049, Гомель, в.с. 114, тэл. 0232-481544
Выходзіць штоднёва. Кошт падпіскі на месць - 5 працэнтаў мінімальнай зарплаты.

Арызонская тэма - частая (Бюлетэнь "БІС БІТ" 1993 № 4 1993-12-06). Famous writer Leslie Marmon Silko's husband is probably of Belarusian or Ukrainian origin (John Silko, their son - Cazimir!); Viadzmak-Lusagorski's (Nil Gilevich's) Papagos are Arizona Indians ("The Song of Lusaia gara")

Нікарагуа (праблемы з карэнным насельніцтвам тады ўжо атрымалі чарговае напружанне: з 1981 г. існавала першая індзейская антысандзінісцкая арганізацыя - MISURA, ад этнонімаў міскіта, сума і рама), Коста-Рыцы, Мексіцы (Мехіка), Вест-Індыі (Трынідад і Табага, Грэнада, Куба (Гавана, Міжнародны фестываль фальклорнай музыкі "Варадэра").

Безумоўна, фальклорны стыль "Песняроў" можна параўноўваць з песенным мастацтвам плямёнаў свету. Паштоўку павялічанага фармату з "Песнярамі" мы дасылалі і ў рэзервацыю Форт-Апачы - такім чынам спрабуючы папулярызаваць сярод індзейцаў найбольш яскравыя праявы беларускай культуры.

Літ:

3201 Ацзола С. Наша даведка // Культура. 1994. 31 жн. С. 16. (Наматка падпісаная: "Сымон Ацзола"; крыніца скана - паласа з нашай вялікай калекцыі выразак, "палос", "разваротаў" і цэлых экзэмпляраў, якія адносяцца да "Беларуска-індзейскай бібліяграфіі".)

Алесь Сімакоў,

даследчык беларуска-індзейскіх сувязей.



СТУДЭНТЫ ВІЛЕНСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА Ў ПАЎСТАННІ 1831 ГОДА

Падзеі паўстання 1831 г. на Беларусі звязваюцца найперш з імем Эміліі Плятэр - кіраўнічкі інсургенцкага аддзела, апетай Адамам Міцкевічам у вершы "Смерць палкоўніка". Але, на жаль, амаль не згадваецца гераічны і самахварны чын "акадэмікаў" - галоўным чынам студэнтаў Віленскага ўніверсітэта, сярод якіх было шмат ураджэнцаў нашага Краю. Менавіта пра іх гэты расповед.

29 лістапада 1830 г. у Варшаве выбухнула паўстанне, а ўжо 13 снежня расейскія ўлады абвясцілі ваеннае становішча ў Віленскай, Гарадзенскай, Менскай губернях і ў Беластоцкай акрузе. Тым не менш на тэрыторыі былога Вялікага Княства Літоўскага пачалася непасрэдная падрыхтоўка да паўстання: вусная агітацыя, распаўсюджванне пісьмовых адозваў, збор сродкаў і зброі.

У гэты самы час у Вільні засноўваецца падпольны "Акадэмічны саюз", у склад якога ўвайшлі як студэнты, так і выкладчыкі ўніверсітэта. Галоўная мэта арганізацыі - падрыхтоўка паўстання ў горадзе. Колькасць сяброў арганізацыі імкліва ўзрастала і праз некалькі тыдняў ужо налічвала больш за 400 чалавек (варта адзначыць, што ў



Вінцэнт Поль (малюнак 1850-х гг.)

1830 г. у Віленскім ўніверсітэце навучалася больш за 1300 студэнтаў). Ачоліў "Акадэмічны саюз" выкладчык нямецкай мовы і літаратуры Вінцэнт Поль.

Аднак не спалі ў шапку і царскія ўлады. Так, на загад генерал-губернатара Рымскага-Корсакава ўначы з 17 на 18 снежня ў памяшканнях, дзе жылі студэнты, прайшлі ператрусы. Праўда, загадзя папярэджаныя "акадэмікі" паспелі падрыхтавацца, таму, нягледзячы на тое, што ўлады знайшлі некалькі дзесяткаў адзінак агняпальнай зброі, уся яна была прайржавелая і непрыдатная да выкарыстання.

20 снежня 1830 г. польскі Сейм выдаў маніфест, у якім звярнуўся да жыхароў цяперашніх Беларусі, Літвы і Украіны з заклікам падтрымаць узброеную барацьбу за аднаўленне Рэчы Паспалітай. А ў канцы студзеня 1831 г. паўстаў Віленскі Цэнтральны Камітэт, які прызнаў вяршэнства Варшаўскага ўрада і мусіў спрыяць разгортванню паўстання на землях былога Вялікага Княства Літоўскага. Аднак, менавіта з ініцыятывы мясцовай шляхты 26 сакавіка інсургенты занялі Расіены, 28 сакавіка - Шаўлі, Цельшы і Панявеж.

4 красавіка паўстанцы вызвалілі Ашмяны, 11 красавіка - Свянцаны, а таксама Відзы, Трокі, Гальшаны. Польшы паўстання разгаралася і ў Гарадзенскай ды Менскай губернях.



Вялікі двор Віленскага ўніверсітэта і касцёл св. Яна



Генерал Габрыель Агінскі

Вядома, маладыя і гарачыя патрыёты не маглі заставацца ў баку ад гэтых падзей. І калі ад канца сакавіка Вільню пакінулі каля 40 "акадэмікаў", то, паводле даследванняў, зробленых на падставе ўніверсітэцкіх справаздачаў і мемуараў, 25 красавіка - блізу 100 маладзёнаў. А 10 і 11 траўня з горада выйшла каля 400 асобаў. Увогуле ж, паводле паліцэйскага рапарту, "усяго да 15 траўня Вільню пакінулі 1000 чалавек". Безумоўна, угэтую колькасць уваходзяць не толькі студэнты, але і гімназісты, лекары, юрысты, рамеснікі і г.д.



Генерал Дзідэрыі Хлапоўскі

Месцам збору для большай часткі "акадэмікаў" быў вызначаны Рудніцкі лес на мяжы з Лідскім паветам, дзе падзяліліся на 5 рот. Першы бой яны прынялі 26 траўня пад Барбарышкамі, калі мусілі выходзіць з расейскага атачэння. Нягледзячы на значныя страты, студэнты прарваліся і ў выніку злучыліся з паўстанскімі атрадам генерала Габрыеля Агінскага. Акурат разам з ім каля Кітавішак блізу 350 "акадэмікаў" 5 альбо 6 чэрвеня сустрэлі аддзел Войска Польскага генерала Дзідэрыя Хлапоўскага, пасланы на дамапогу беларуска-літоўскім інсургентам. Першапачаткова са студэнтаў арганізавалі асобны батальён, але пазней іх прызвалі ў розныя палкі рэгулярнай арміі. У чэрвені "акадэмікі" бралі ўдзел у баях пад Панявежам і Шаўляем. Пасля няўдалага штурму Вільні, частка колішніх студэнтаў разам з парадзелым аддзелам Хлапоўскага 13 ліпеня 1831 г. перайшла мяжу з Прусіяй, а рэшта ў шыхтах брыгады яшчэ аднаго польскага генерала Генрыка Дэмбінскага здзейсніла марш праз Гарадзенскую губерню ў Польшчу, дзе ў верасні брала



Генерал Генрык Дэмбінскі з паўстанцамі ў 1831 г.



ўдзел у абароне Варшавы.

Далейшы лёс "акадэмікаў", вядома, склаўся зусім па-рознаму.

Паводле даследчыкаў, колькасць загінулых з іх вагэца ад 100 да 200 чалавек; са зброяй у руках былі схоплены 300 студэнтаў і вучняў гімназій з заходніх губерняў (але, вядома, не ўсе з іх былі студэнтамі з Вільні). Адрозна пасля паўстання ў французскіх універсітэтах налічваўся 171 студэнт з Віленскага.

А тых, хто перайшоў мяжу разам з генералам Хлапоўскім, улады Прусіі адрозна раззброілі, дазволіўшы толькі афіцэрам пакіць зброю, і, у прынце, хацелі як мага хутчэй пазбавіцца ад студэнтаў. Даўжэй заставацца маглі толькі тыя, хто папрасіў у расейскіх уладаў дазвол на вяртанне.

Цікава пра тое згадаваў наш славуты зямляк Ігнацы Дамейка: *"У кожнага з нас асобна ландрат запытаўся - мы вырашылі падпісаць петыцыю аб амністыі альбо застацца на эміграцыі? Тут многія апынуліся ў цяжкай сітуацыі: з аднаго боку - іх клікалі ў краіну бацькі, сваякі, давяраючы абяцанай амністыі; з іншага боку - іх стрымлівала таварыскасць, надзея на станоўчы вынік. Прускі кароль паабяцаў заступніцтва перад царом (гэта датычылася афіцэраў)..."*

Перамовы доўжыліся год. У выніку ў ліпені 1832 г. са спіса з 32 афіцэраў і унтэр-афіцэраў, былых студэнтаў, якія хацелі вярнуцца ў Літву, універсітэт прызнаў сваімі толькі шасцёх, і толькі ім дазволілі вярнуцца.

Аднак варта памятаць, што калі хтосьці не быў злоўлены альбо не эміграваў, то ён спрабаваў старанна хаваць свой удзел у паўстанні, каб пазбегнуць пераследу. Здаецца, што такія выпадкі былі. Так, сведчыць пра тое найперш афіцыйная крыніца. У згаданай працы па сацыяльным складзе ўдзельнікаў паўстання былі прыведзены словы дзейнага таёмнага дарадцы графа Гур'ева, які займаўся ўпарадкаваннем спісаў паўстанцаў. У 1835 г. ён заявіў, што *"мясцовыя ўлады альбо ўвогуле не атрымалі шмат інфармацыі, альбо праз вялікі аб'ём ліставання наконт паўстання згубілі з поля зроку вялікую колькасць людзей, што бралі ў ім удзел"*.

1 траўня 1832 года Віленскі ўніверсітэт быў закрыты рэскрыптам Мікалая I праз непасрэдную ці ўскосную падтрымку шматлікімі студэнтамі і выкладчыкамі паўстання 1831 года.

На заканчэнне варта прывесці словы польскай даследчыцы С. Рабіновічаўны, якая ў сваёй кнізе "Вільня падчас паўстання 1830-31 гадоў" адзначае:

"Амаль ва ўсіх мемуарах мы знойдзем словы ўдзячнасці і захаплення "акадэмікамі". Яны, можна сказаць, былі гонарам і славай паўстання..."

Зміцер Захарэвіч.



Паўстанцы (ілюстрацыйны малюнак да верша)

ВІЛЕНСКИМ СТУДЭНТАМ 1831-га¹

Па першым залпе завяршылася юнацтва,
Старонкі сшыткаў засціў дым парахавы -
Адсюль жаўнерскай справе мусім навучацца,
Бо б'юць па-над Вяллёю поклічна званы.

Няхай у класах не даслухалі мы курсаў -
Не ўседзец у мурах, як бой святы ідзе -
Вітай, Айчына, ваяроў сваіх бязвусых,
Пайшоўшых самахоць змагацца за Цябе!

На час забытыя кілішкі і сяброўкі -
Трымаюць зброю сёння рукі маладых,
А куля ў штуцары важней за залатоўку
Для ўсіх, што перад хіжай зграяй сталі ў шыхт.

Не будуць панаваць больш гвалт і беззаконне -
Чуваць скрозь на Літве звон скрышаных акоў,
Лунаюць угары і Orzel, і Пагоня,
На чын натхняючы нядаўніх дзецоў!

Зміцер Захарэвіч.

¹ У паўстанні 1831-га года ўзялі ўдзел каля 1000 віленскіх студэнтаў ("акадэмікаў", як іх называлі інсургенты) і гімназістаў. Більшыня з іх была з Беларусі. Пасля шэрагу баёў яны далучыліся да паўстанцаў на Ашмяншчыне і Валожыншчыне. Пазней бралі ўдзел у абароне Варшавы. Блізу 200 "акадэмікаў" загінулі, больш за паўтары сотні падалося на эміграцыю. Рэшта, якія з розных прычынаў засталіся, патрапіла пад рэпрэсіі. А Віленскі ўніверсітэт быў закрыты паводле рэскрыпту расейскага цара Мікалая I 1 траўня 1832 года.



Міжнародны дзень лялечніка ў Лідзе



Традыцыю свята лялечнікаў усяго свету адкрыў дзень 21 сакавіка 2003 года. Менавіта з гэтага часу ўсімі прафесіяналамі і прыхільнікамі тэатра лялек святкуецца Міжнародны дзень лялечніка.

21 сакавіка ў гонар свята народны лялечны тэатр "Батлейка" аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры г. Ліды прадставіў свой спектакль для юных навучэнцаў Лідскай дзіцячай мастацкай школы мастацтваў.

ТК "Культура Лідчыны".

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Адрас рэдакцыі:

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: sejlawiczy@gmail.com, kajety@list.ru

Газета падпісана да друку 20.03.2023 г.

Фармат А-4.

Аб'ём 2,75 друкаванага аркуша.

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі. Рэдакцыя рукапісы не вяртае.

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://kamunikat.org/>; <http://belkiosk.by/>
Дазваляецца самастойная раздрукоўка на паперу.